

АЧЫСЦІЦЬ АСІНТОРФ А Д ВОРАГАЎ

Трафішэцкі - бухарынскі шпінны завод напалоўзілі на буйнейшым гарфана заводзе рэспублікі - Асінторфе. Бывоў кіраўніцтва завода свайго варажэй падрыўной работай свалома стварала аварыі, зрыўвала выкапанне плава і агрутку торфу Беларусі.

Ворагі савецкага народа выкрыты органамі НКВД і арыштаваны. Аднак, на заводзе і з гэтага часу не выкартавана школьнасць.

Новыя кіраўнікі прадпрыемства (чха дырэктар тав. Салавей, сакратар парткома тав. Смалян) не заўважаюць у сабе пав. пав. падрыўную работу на разле ўважліва.

Начальнік аддзела забеспячэння Талачынскі на працягу 1936-37 гг. падіслаў кагавары на завод на завод з усім пільногах да носкі - абутку і спецапраці для рабочых. Нават пасля таго, як сам паступіўшы - Магілёўскі кантора Беларамантала - прымаў 19.000 пар абутку непрыгознага, Талачынскі ўсё-ж прымаў іх. Гэты «чэзяміяны спецыяліст», як яго пазіць зьвержцыя, нанёс зваржэе страты ашчы чым на 140 тыс. руб.

У студзені 1937 г. на завод была завезена зусім непрыгозна балотныя машыны коштам у 68.000 руб. На адрас Асінторфа прыбыла 11 вагонаў ліставага жалеза. Талачынскі запаліў за іх 52.000 руб. Але на заводзе гэтага жалеза няма. Нялаўна аддзел забеспячэння адправіў кулісныя два вагоны жалеза, якое пмыбала для механічнага пэха. хадя на прадпрыемстве адчуваецца велізарная патрба ў ім.

На вачах кіраўнікоў завода Талачынскі адкрыта ўтварае свае жульніцкія машыны і павянтам, а ладзі і з многімі іншымі ладзіліцкімі будаўніцкімі матэрыяламі. Іх перапрацоўвае на старане, а ў электрычным і будаўніцкіх пэхах - якіякі прастой.

Школьнікі прадзельі Талачынскага пакрывае бухгалтар Бабенка. Гэты прядоха, прапуючы ў пэсэй сувэі з блажышым з завода контролёрска-перам, забіраў бухгалтэрыю і сальдзінае раскарванню дэяржаўнай маемасці.

Бабенка, пры патуранні памесніка дырэктара Галавачова, затрымавае акты ворагі і матэрыялы для пералачы ў студэнцкія органы на 7 чалавек - вэ-кравальніку дэяржаўнай маемасці.

Талачынскі нялаўна прызначыў трыячкі на сумяшчэнню загадчыкам трыячкі аддзела. Акружыўшы сябе шпінной жульніку ён прымае ўсе меры да таго, каб вынесці са строю аўтамашыны, сарваць перавозку будаўнічых матэрыялаў, прызначаных для рабочых пасялка.

Закуплены будаўнічы матэрыялы яшчэ ў 1935 - 36 гг. на завод - не завезены. Так жакаж, 52 кубаметры піламатырылу на Стайкаўскім лесавазаве ў той час, калі многа рабочых жывуць у хрыпных, неапрацаваных кватэрах. Не перавезена таксама пэгда з Дубровенскага і Аршанскага заводаў. План жылдэлага будаўніцтва зрываецца.

Затое заводскія машыны скарэстоў-

важыцца на інішы «пастроў» не без ведама начальніка гаража Талачынскага і механіка Трафішэца. Перавозка грузаў на старану для асабістай нажывы прыняла тут масавы характар. Шыферы Прыгода, Капелёва і Ульяноў перавозілі са старані Асінаўка Дубровенскім пэ-гяднаму заводу 75 кубаметраў апроў, за што атрымалі сабе 600 рублёў. Прысвее-ны ім таксама грошы і за перавозку інішага груза. Механік Трафішэца - шө-феры атрамывалі машыны ОРСа, а грошы - 1.750 рублёў - таксама прысвее-ны сабе.

Кіраўніцтва гаража кравэе гаручае на тысячы рублёў і перапрадае яго. У той-ж час пав. вітам адсутнічаю гаручага ўжо некалькі месяцаў як сымніўса пажыркы рух - з завода да станцыі Асінаўка і Оршу. Дзесяткі работнікі і работніцы вымушаны іці на 10 кілометраў пэкастоў.

Апарат электрапэха не ачышчана ад прахадзільнаў, жалезаў, жулікаў і іншых дэарганізатаруў вытворчасці. Сотні тры-сячы метраў электраправаў перакрыты ашуканкамі, прабраўшыся на пэсту майстраў. Звыш 15 правадаў зроблена інішым апазіцыянам з крадзенага матэ-рыялу. Дзесяткі-ж рабочых кватэр, ін-тэрваты астаюцца без святла з-за адсут-насці прывалу.

Да гэтага часу электрапэха не прыст-упіў ішчэ да рамонту матараў-раскарва-льнікаў, 6-ці матараў аэсаватарных машы-ны і інішага абсталявання.

Дрэна ішчэ падрыхтоўка да сэзонна торафазаваньня. Ужо даўно тораба было прыступіць да пераноскі выкапальнай лініі на адлегласці 6 кілометраў, але элект-рапэха зусім не спынаецца.

Начальнік пэха Трубілін разам з май-страмі і манібрамі ўвесь час п'януецца. Дзесяткі пагружкі Гутараў, бригадзір Савіч і ініш, зьзекваюцца з рабочых і работніцы, сістэматычна п'януецца на пэсту і па-школьніку грузіць торф.

Начальнік механічнага пэха Язугін сваімі безадказнымі адносінямі зьзнае стаханавскі рух. У пэку заўсёды прастой. Умовы стаханавым не створаны. Прас-на якім прапуюць сьлесары Селязёў і Іванушка, - іспраўны. Лёшчы страв-нап-прафорг пэха Аляксеева болып па-ловы іна не мае работні. Калі электра-зваршчык Кавалаваў патрабаваў нарад на работу, майстар Рамановіч абдаў яго. Работа сьлесару 7 разрада адлажваецца па трымаму. У пэку незадаволеныя ра-бочыя, аднак тут раскарва-ліца а ўсі-мі, хто прабуе сказаць што-небудзь суп-роць начальства. Хто не згаджаецца з указаннем майстра, таму прапуюць пэзалі. Тарфком і заводкіраўніцтва ўсваімаюць пра стаханавы толькі на ўрачыстасцях. Ішчэ «заўважылі» кіраўнікі завода і тое, што ў механічным пэку сарвана сталінская дэкада стаханавскіх ракартаў.

Школьнікі элементы, прабраўшыся вэ кіруючы пэсты ў Асінторфе, зры-ваць работу Беларуса, зрываюць работу прамысловасці Прыгода, Оршы, Магілёва. Завод павінен быць ачышчана ад усёй чы-сціны.

М. ЗІЛЬБЕРТ, І. КУРАЧКІН.



ДА 20-ГОДДЗЯ КВІТНЕУЧА СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ КРАІНЫ. На ўраджайных палках Украіны вырошчваюцца каштоўныя тэхнічныя культуры - бабовыя. НА ЗДЫМКУ: калгасніца напгаса імя Петрушэка (Одэская вобласць) Фрося Кардаш за зборам бабовы.

ЗА 50 ДЗЁН АДРАМАНТАВАЛІ... 3 ТРАКТАРЫ

Рагачоўскі машына-трактарнай стан-цыі неабходна адрамантаваць 57 трактар-раў. Для правізіцыя свечасозага і аб-радкаснага рамонту старыя мае ўсе ма-гчымае. Аднак, на працягу 50 рабочых дзён МТС адрамантавала толькі 3 трактары. Зусім відна, што рамонтовая кампанія знаходзіцца пад аўнай пагарозы зрыў.

Прычына такога зьмачына марушага рамонту крыецца ў блэзвеевсці ўзровень машына-трактарнай станцыі. Дырэктар тав. Гельфер нічога не зрабіў, каб забя-спечыць выкананне пэна.

Майстары МТС не забяспечана неах-лопым абсталяваннем, матэрыяламі і за-паснымі часткамі. Памыжынам таксама не прыгасавана для работні.

На час рамонту патрба было стварыць тры рамонтыны бригады. Накуль-што створаны толькі дзве бригады па 10 ча-лавец у кожнай. Работы ў гэтых брига-дах не арганізавана, не раскарваены сілы, не ракартун стаханавскі рух. У выніку - бываюць выпадкі, калі на работу зы-ходзяць толькі па 3-5 чалавек. Трактар-

рысты не мабілізаваны на выкананне пэна рамонту.

Такое-ж становішча з арганізацыі ра-боты і ў машына-трактарнай майстэры. Рагачоўская МТМ, як і МТС, непау-шчальна зрывае рамонт. У чэрвені май-стэраў майстэрыя павіна была вы-пусціць па плану 134 матары, а выпу-сціла толькі 40.

Дырэктар МТМ Демаранці свалома зры-вае выкананне пэна. Ён не забяспечыў пэвор кваліфікацыяных кадрў. На рамонт ён паставіў падхіламі і прайдзёваў, якія па-школьніку адносінна да работні.

У майстары сістэматычна раскарваюцца запасыныя часткі.

Для таго, каб утайць усё свае зьмачы-ныя дэвалі, напразаваны на зрыў ра-монту, Демаранці зьзнае крытыку і са-макатыстыку, груба адносінна да работні.

Усе гэтыя факты гавораць аб тым, што вынікі дэваліцыяў у Рагачоўскай МТМ і МТС не дэваліцыяны. Школьнікі, якія тут стаяць за капа не вытрыпці, прапуюць зры-вае гуоуную з'яднасьць з мэтай сарваць рамонт трактарнага пэра.

А. ШАТУНОЎ.

ПРЫЁМАМ У ПАРТЫЮ НЕ ЗАЙМАЮЦА

Прашю год, як ЦК ВКП(б) агнавіў прымем у партыю. Але Менскі сельскі рай-ком партыі амаль нічога не зрабіў у гэ-ліне вывучэння і выхаваня беспартый-нага актыва з мэтай абдору лепшых, ад-данных людзей у рады партыі Леніна - Сталіна. Аб гэтым ярка свечыць факты.

На працягу 1937 года райкам прынята ў кандыдаты партыі ўсяго толькі 3 ча-лавекі і 6 перавезена з кандыдатураў у чы-слы. У 50 працічных арганізацыях за год не прынята ў партыю ні аднаго чалавека.

У Дзержынскім, Рагачоўскім, Астрашыцка-Гарадзецкім, Гатаўскім і ў іншых сель-ска-раёнах няма аднаго стыханавцаў, лепшых украінікаў-трактарыстаў і квалі-фікацыяў, якія на практычнай рабоце пака-звалі сваю блэзвеевную адданасць справе соцыялізма. Аднак, працічны партаргані-зацы не прапуюць як належыць з гэты-мі людзьмі, не вядуць з імі палітычна-выхавальнай работы з мэтай наблізіць іх да партыі.

Камбайнерка Большэвскай МТС тав. Гараўская Б. Е., калгаснік сельскагапа-даратка арцелі імя Войкава тав. Лысяноў, настаўніца Шчмастроўскай школы тав. Яўкоўская паказваюць большыя адно-сіны да работні на сваіх участках, прап-уюць глыбокае пачуцц савецкага патрыя-тызма. Але гэтыя таварышы ў палітычна-грамадскую работу не ўпачуны.

Выліла колькасць нэслага беспартый-нага актыва звыраза ў перыяд зьборкаў кампаний. Сярод членаў участкавых камі-сій, дэварных асоб і агітатару, якія працавалі на выбарчых участках, не мала было людзей, якія ўпершыню правозілі масова-палітычную работу. І натуральна, што гэта работа з'явілася велізарнай палі-тычнай школай выхаваня іх у духу большызма. Няма сумняення, што сярод гэтых беспартыйных актывістаў ёсьць люд-зі, якія варыць быць у рэдах камуністыч-най партыі. Але гэтых людзей працічныя

арганізацыі і райком партыі не выяўля-юць, не прапуюць з імі.

У асобных працічных партыйных ар-ганізацыях неадпавядаюча значэнне ко-мсамота, як рэзерва для напавяення радоў большызмаў партыі. У партарганізацыі Дзержынскай МТС штучна атрымаваныя прымем у партыю лепшых, перавеза-ных камсамотаў. Камсамоты тав. Каган - агітаром МТС - добра палітычна пахры-таваны і правэрены чалавек. Райком ко-мсамота ўжо даўно рэкамендаваў яго ў кандыдаты партыі. Але-ж працічныя партарганізацыі МТС адхітае рэкарды спра-вы аб прыёме ў партыю тав. Кагана на пэцтыя месцы.

Кандыдаты партыі, когорор камсамот-скай арганізацыі Пегарэвскай пэўнай сярэдняй школы тав. Давыдаў П. І. - сын чыгуначніка - актыва прапуче на сваім участку работні. Ён палітычна па-рыхтаваны таварыш. Райком ко-мсамота даў яму рэкамендацыю для пера-дору з кандыдатураў у члены партыі, але мясцовыя камуністы, вядомы тав. Да-выдава, як дастойнага камсамота, усё-ж самастрахуюцца і зьмэбляюць яму ў дачы рэкамендацыі. Такім чынам, пера-дур з кандыдатураў у члены тав. Давыдава пачынецца ўжо некалькі месяцаў.

Ворагі народа, якія коўці час увачы-валі кіраўніцтва Менскага гаркома партыі, у часе прывозі і абмену парткументаў пав. выгладзім «спэцыяліст» выключылі з партыі не мала чэсных і адданных камуні-стаў. Аднак, бюро сельскага райкома пар-тыі і працічныя партыйныя арганізацыі нічога не зрабілі, каб выканаць указыны літоўска-саваніцкага Пянума ЦК ВКП(б) па перадачы сярэў выключаных за пэ-супаньсць, з мэтай аднаўленя ў партыі чэс-ных і адданных савецка-Леніна-Сталіна таварышоў. Гэтым пытаннем у райкоме нішто не займаецца.

С. ГРЫШЧАНКА.

СТАЎЛЕНКІ ВОРАГАЎ ЗРЫВАЮЦЬ ПАРТЫЙНУЮ РАБОТУ

ЛЭЗНА. (Ад спецыяльнага карэспандэн-та «Звязды»). Мы зьявуліся да члена парткома партарганізацыі райзаканона тав. Салавіта з просьбаю зьзнавіць нас з пратэстаў партыйных школаў, вядомых, што былі сарватар парткома Пастушок за ашуканства і строгу большэвскай пільнасці тэзавы таму назва выключан з радоў партыі.

Але якое было наша зьвужэнне, калі даваліся, што ўсе партыйныя справы знаходзяцца ў Пастушокі. Нікому з партарганізацыі, у тым ліку і членам бюро райкома партыі, не прышло ў галаву зы-браць у гэтага чалавэка партыйныя справы.

Партыйная арганізацыя райзаканона янае, таюшым чынам, адданных работні-каў раёна. І таму - яна павіна была быць самай прыкладнай. На самай-жа справе, у арганізацыі пануюць раскарва-насць і паўвэйшы развал партыйнай ра-боты.

Ужо болып двух месяцаў, як тут зусім не было партыйных школаў. Пратэстоў даўно абдаўшыся школаў страпаліць вы-павана гаспадарчымі пытаньнямі. Ні адна-го ўнутрыпартыйнага пытаня партаргані-зацыя не абмярковавала. А пачынаў, не-ажданных, патрбаўчых хуткага выра-шэння, хопь абдаўлі!

У партарганізацыі коўці час ардуваў зрыў вымертыя заллы зорак народа, напья-насьці. Ён быў пават чэсным партыяма. Але партарганізацыя з гэтага фактэ не зрабіла для сабе ніякага вываду. І гэта ў той час, калі ў іх рэдах і зрыў зрыў зна-ходзіцца стаўленкі ворагаў народа - Ша-пураў, Давыдаў і інішыя, аб варажэй каінасьці якіх «Звязда» пісала ўжо.

Партыйная вучоба ў арганізацыі не правадзіцца ўжо некалькі месяцаў. Члены і кандыдаты партыі, якія абдаваныя вэ-шні партыясаваю работу ў калгасах, сваёй палітычнага ўрабоні не павышвалі. Сярод ашуканчых чэсавых вінаў ворагі не правадзіцца. Яны прадастаўлены самі сабе.

Бязвэйнічае і партыйная арганізацыя пры райкоме партыі. Калісьці партаргані-затаром тут быў т. Гуранкоў, які прапавуў інструктарам райкоме. Але пасля таго, як яго прызначылі начальнікам райаддзель-нага сугэзі (гэта было рэчна пры мясцы пэна), арганізацыя фактычна атэлася без партыйнага арганізатара. Формальна

часовае выкананне абв'язкаў партэра ўсвадзена на загадчыма парткабінетам тав. Амбросію.

Але, паміж ішчэ, - гаворыць тав. Амбросіюна, - які-ж я партгор, калі мне нішто не зываў апра партыйных? Алы ішчэ знаходзіцца ў тав. Гуранкоў. Мне толькі ларучы прамыць чэсныя ўносы.

Работа партарганізацыі райкоме нічим не адрэзіцыяна ад работ партарганіза-цыі райзаканона. Так-ж блэзвеевсць, та-ж раскарванасць. Тут не правозіцца ні шкодаў, ні партучобы.

Не лепшае становішча і ў іншых партар-ганізацыях раёна. Партыйныя школы, якія з'яўляюцца школай большызма для кожнага камуніста, ужо некалькі месяці візэе не правозіцца. Партыйная вучоба закінута. Многія гурткі па вывучэнню гі-сторыі партыі і партыйных школаў кача-лона рэваліцыі.

Выліла колькасць прапанаваньстаў, а ліку заперэджаных бюро райкома партыі, адсвадзена. Сярод прапанаваньстаў аказалі-ся нават ворагі народа. Партыйны каб'нэ-т веча на замку. Мы завікаліся прычы-намі такога становішча. Апазавань, што адной з прычыні з'яўляецца адсутнасць... друў. І на самай справе, у парткабінэце настолькі холадна, што ў ім не ўстаіць і пэці мінут.

Зусім закінута работа па прыёме ў пар-тыю. За ўвесь 1937 год у кандыдаты партыі не прыніт ні адзін чалавек. Толь-кі 5 чалавек перавезена з кандыдатураў у члены партыі. За гэты-ж час у рады партыі звымаючых прынята ўсяго 4 чалавекі.

Выбарчая кампанія вырастае мнэса, но-выя таленавітыя арганізатару і агітатару. Але гэтых людзей тут не заўважаюць, не вядуць з імі ніякай работы.

Усё гэта - рэзултат пільной, зорчайшай сістэмы кіраўніцтва райкоме партыі. Тут мала скажэць - станціў густ за партый-на-масавыя работні. Сакратар райкома пар-тыі атэтыч зьяўляе: «Мы запалілі выбар-кі, і ўсё астаюцца ў партыю, у тым ліку і партыйную, кінуці пах адкос». Бюро райкома партыі у сваёе якое зьзна-ходзіцца прамыя стаўленкі ворагаў народа, не інапш, як сумыся, развалывае партый-ную работу.

Гэта варажэе справа з'яўляецца пра-пачам тых з'яўляюцца, якія прапавалі за-хаты ворагі, што ардувалі коўці час у Дзержынскім раёне.

Арн. ЗАРУБЕЖНЫ.

НЕПАЛАДКІ НА МЕНСКАЙ ПОШЦЕ

Снежаньская раіца. Мароз. Даверы менскай пошты расчыніліся. Аліз за ал-пы пачалі захоўваць кліенты. Гр-в Ш-мэнаў прывізе пажыку пасылку:

— Калі жаска, - зьявуўса ён да работ-ніка ішчэ аднаго ашчэла ашчэла, - дайце мне блыць для пасылкі.

— Няма, ішчэ на другі паверх, там катэіжыя.

Там-ж алка атрымаў і астатнія клі-енты з пасылкамі. Кошы з іх вышудылі быў павіманца з пільжам пасылкай на лучі паверх, купляць там блыць, а по-тым вяртацца на ішчэ.

Кліент абраў. Ён ішчэ да памочніка дырэктара пошты т. Слабукі, скаржыцца на неправакі.

Але змест таго, каб уважліва выслу-хаць кліента і арганізавалі продаж блы-каў і прымем пасылкаў у адныя месцы. Слабука аднёсся да скаргі па-чыноўніка:

— Нічога страшнага няма, - атрэваў ён. — Шыме, калі хочаць, скарэ, але абр-ва ўсеёна не можа зыміцца(1)?

Выключна дрэна арганізацыя абсу-гоўнічае кліентаў, якія павышвалі або атрымавалі заваданыя пэсмы, перавоз-кі, пасылкі. У гэтых аддэлах зыбавы выліла чэрга, шум, мітусня.

Мы сымніліся да аяна «до востребова-ния».

— Кажу, што няма, вась і ўсё, няма чаго гавяжэць...

Там-ж бюракратычныя адносінны да кліентаў уважліў і сістэму работні ралу супрацоўнікаў пошты.

Вось што расказвае гр-в Пэўнэр у сваёй скарэ:

«Мне 18 снежня паступіў з Кіева перавоз «до востребования». Тры іні аб-ваў я парогі пошты, каб атрымаць грошы. І кошы я ні вяртаўся да работні-каў пошты, кошы раз атрымаў аліз адка: «перавоз не прабыў». А 20 снеж-ня я адгалаўса опытаў у 3 гэсы пошты, ні атрымаў такава перавоз. Высвадзіла-ся, што перавоз быў атрыман яшчэ 18 снежня. Тады я іду да аяна «до востребования» і настолькі патрбаў вышале павяламаньне. Але мне зноў адказалі, што перавозу няма...»

Там-ж скарэаў на пошце нячала. До-сць скажэць, што за 1937 год адных толькі скарэаў аб правакі заваданых пэ-смы перавозу, пасылкаў паступіла 1.618, а іх 155 і дагата для астаюцца без ніякаў, хопь паступілі вельмі даўно. 155 праваўчых дэрама абваўчэ парогі пошты, а чыноўнікі і бюракраты з Менскага аддзельнага сугэзі астаюцца роўнадуш-нымі і бескарыснымі. На чале пошты стаіць тав. Арпюхоўскі. Ён прапуче ўжэ нячала, але старыя паракі, якія пэ-калькі школьнікі, па-папнейшым ішчэны. Тав. Арпюхоўскі не вядуць па-большыз-му за выкарчаваньне вышэйшых школьнікаў, за рашчэе павышаньне работні пэшто-вага апарата

— Няма, - адказала яна, не правэ-рыўшы як надэжыць пачку пасылкаў-наў.

— Вы добра пагавяце, - пашраўу кліент.

В. АСТРОУСКІ.

КАЛІ-Ж АДКРЫЮЦЬ СТАЛОЎКУ?

Калі трох тысяч студэнтаў займаю-па ў тэхнікумах, рабфаках, ВУУ г. Ба-бруйска. Кіраўнікі рабфакаў, партыйныя і савецкія арганізацыі не пачынаюць аб арганізацыі грамадскага харчаваня ішчэ студэнтаў 3-за адсутнасці сталоўкі яны вымушаны харчаваньна сухімі прадуктамі.

У мінулым годзе студэнтска-сталь-чыка ў Бабруйску была 3 пачатку 1937 - 38 павучаўнаго года не закрэлі на рамонт. Рамонт закінчылі да свята 20-й гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі. Аднак стано-вішча не змянілася: замест студэнтскай

сталоўкі ў адрамантаваным пампшканні адкрылі сталоўку-растаран. А студэнт-кі і доробет і райком партыі, за якіх яны не раз зварачаліся за дапамогаю, штыраз абдавалі ашчэлы сталоўку, але гэты адстапа толькі абданьне.

Нягота не робіць, па дапешчанню гра-мадскага харчаваня студэнтаў Наркам-асцеты БССР і Наркамдес, у вяданні якіх знаходзіцца павучаўны ўстанова г. Бабруйска.

І. С. ХМЕЛЬ.

ДА ПЫТАННЯ АБ СЦЯГВАННІ ХУТАРОЎ

Вялікія сталінскія клопаты аб бела-рускім калгасным сьлянастве агудзавалі-номі. На інішыявэ таварыша Сталіна, калгаснаму сьлянаству Беларусі воруца 32.000 гектараў сьлянобай зямлі, якая неадаюцца бела атразана ў іх ворагамі народа. Беларускія калгаснікі атрыма-лі аддзела беспэслатна ў вэчнае карыстаньне 230.000 гектараў зямлі за лік зьлічаван-ных школьніка арганізаваных сабусаў, перададзена калгасам 480 тысяч гекта-раў лесу і т. д. Партыя і ўрад аказалі ба-дурскіму народу велізарную дапамогу ў ішчэвай вынікаў школьніцтва.

Для павышаня матэрыяльнага забра-нцу калгаснікаў і стварэння ўсіх умоў для болып хуткага росту іх культурнага ўрабоні, партыя і ўрад, у прыватнасці, зорчылі пэты раз мэрарпрыемстваў па ака-рпачанню дапамогі калгаснікам БССР, якія перадаюцца ў хутарскі сьляб у калгас-ныя вёскі. Хутаронай партыі і ўрада-на-жаснасьціма, якія перадаюцца, адка-заваньна дапамога ў выглядзе краўтэ, дэкарацыя водпуску лесу, забяспячэння інішымі будаўнічымі матэрыяламі і т. д.

Ворагі народа, якія ардувалі на ўра-дальных і партыйных органах БССР, пры-маўлі ўсе свае сілы да таго, каб сарваць гэтае важнейшае гаспадарча-палітычнае чэарпрыемства. Польскія шпінны вымуш-лі зьзварнаць дэкарацыю ашчэлы ашчэ-лаў копіталістычных форм

IX З'ЕЗД КОМПАРТЫІ ФРАНЦЫІ

ДАКЛАД тав. ЖАКА ДЗЮКЛО

ПАРЫЖ, 27 сьнежня. (БЕЛТА). Вачорняе пасяджэньне з'езду камуністычнай партыі Францыі 26 сьнежня было прысьвечана дакладам аб дзейнасьці розных абласных арганізацый партыі.

З'езд азнаўляе прыняць тэкст тэлеграмы з прывітаннем галавы іспанскага рэспубліканскага ўрада Негрыну, іспанскаму народу і рэспубліканскай арміі, а таксама тэлеграму супольнаму міжнароднаму фашызму.

Прывітаньне тэлеграма адраўлена тав. Тальману і германскаму народу.

АРЛЬ, 27 сьнежня. (БЕЛТА). У пачатку пасяджэньня ў тры дзень з'езду камуністычнай партыі Францыі былі заслуханы даклады дэлегатаў з месц. Дэлегат Алжыра Каду у сваім выступленьні спыніўся на пэўных умовах жыцця насельніцтва гэтай французскай калоніі ў Паўночнай Афрыцы, падкрэсьліўшы вялікае расчараванне працоўных Алжыра ў сувязі з тым, што праграма народнага арганізацыйнага фронту не ажыццяўляецца ў пэўнай меры.

Затым з дакладам на тэму «Лічбавыя расколы і адзінства рабочага класа» выступіў Жак Дзюкло. Напамінуўшы аб ірэдзінах французскага буйнага капітала, паруснага сацыяльна-заканадаўства і калектыўнага дагавору, Дзюкло гаворыць, што супрацьстаяньне рабочага класа тэтым праёкам буйнага капітала было ўзможна ажыццявіць адзінства, стварэньне адзінай рэвалюцыйнай партыі пролетарыята. Адзінства, падкрэсьлівае Дзюкло, дазволіла б поўнасьцю ажыццявіць праграму народнага фронту, дазволіла б праводзіць зьнешнюю палітыку, адпавядающую праграме народнага фронту. Дзюкло напамінае аб тых намаганьнях, якія былі зроб-

лены камуністамі, каб дабіцца адзінства. Аднак, усё гэтыя намаганьні пацярпелі ад супрацьстаяньня з боку сацыялістычнай партыі, якая адказваўша на ўсе прапановы камуністаў.

Бамэнтуючы рашэньне, прынятае 24 лістапада кіраўніцтвам сацыялістычнай партыі аб разрыве перагавораў аб адзінстве, Дзюкло падкрэсьлівае, што фашызм і рэакцыйны французскі друк спаткаўся з адарбаваннем гэтых жэст кіраўніцтва сацыялістаў. Дзюкло напамінае, што камуністычная партыя вымогуе свае прапановы па тэму пэўнага і працягнутага агульнага іх для абмеркаваньня членамі камуністычнай і сацыялістычнай партыі. Аднак, кіраўніцтва сацыялістычнай партыі не адказала на гэтыя прапановы камуністаў, тым, як мэсь сацыялістычных рабочых імянуцца да адзінства. Дзюкло падкрэсьлівае, што камуністычны рашчэньні зрабіць усё для ажыццяўленьня гэтай вялікай задачы, «Мы ўжо заўважым і мы гэта паўтараем, — гаворыць Дзюкло, — што мы згодны з умовамі, выстаўленымі Марсельскім з'ездам сацыялістычнай партыі на пытаньне аб адзінстве. З нашага боку няма ніякіх перашкодаў для неадкладнага стварэньня адзінай партыі пролетарыята. Мы — за адзіны рабочы клас, адзіны профсаюз, адзіную партыю».

У заключэньне Дзюкло падкрэсьлівае, што сусветны пролетарыят жадае і патрабуе ажыццяўленьня адзінства французскага рабочага класа, якое аказала б вялікі ўплыў на міжнародную барацьбу супраць фашызма.

Затым старшынствауючы на з'ездзе Ранет агадзівае шматлікія прывітаньныя тэлеграмы, атрыманыя з'ездам.



Кітайскія сьпілля, выгнаныя са сваіх вёсак японцамі, прышлі за харчам у адну з частэй кітайскай арміі.

ВЯЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ
ХАНЬКОУ, 26 сьнежня. (БЕЛТА). Карэспандант агенства Сэнтрал Ньюс паведамляе, што ў 6 гадзін вечара 25 сьнежня японскія войскі ў раёне горада Цзіань (правінцыя Шаньдун) пераправілі праз раку Хуанхэ. Баі адбываюцца ў раёне Ляою (недалёка ад Цзіань). Японія баі паміж кітайскімі і японскімі войскамі адбываюцца ў раёне Цыньчэна, дзе японскія войскі таксама пераправіліся праз Хуанхэ. 25 сьнежня кітайскія войскі занялі горад Пуан (на поўдзень ад Даміна, ў паўднёвай частцы правінцыі Хэбэй). Выбуліны з горада японцаў, кітайскія войскі накіраваліся ўздоўж ракі Гуаньсянь (на паўночны ўсход ад Даміна).

26 сьнежня тры японскія самалёты бамбардыравалі вёску ў горадзе Сюйжоу.

Гаворыць аб міры з Японіяй. Спраба аднаго еўрапейскага дэлегацыйнага дэлегата (германскага паса ў Кітаі) дабіцца ад вайскага ўрада заключэньня міру асталася безрэзультатнай, бо без вышэйшага ўрадова ўмоў Кітаі не будзе вёсці ніякіх перагавораў.

ХАНЬКОУ, 28 сьнежня. (БЕЛТА). Японскія ваяенныя судны два разы правялі высадкі десанту ў Цыньцэ (партовы горад у правінцыі Шаньдун). Адначасова адначасова спампавалі японскай авіяцыяй на гэтым участку фронту. Супраць баі ідуць вакол Цыньцэ, за 160 кілометраў ад Цыньцэ па чыгуніцы.

Па апошніх вестках, Цыньцэ (сталіна правінцыі Шаньдун) узяты японскімі войскамі. Наводзе вестак агенства Сэнтрал Ньюс, на фронце чыгунік Вэйшань—Ханькоу заціхнуў.

ВЕНА, 27 сьнежня. (БЕЛТА). Газета «Вінер таг» публікуе заяву кітайскага пасланца ў Вене аб вайне Японіі супраць Кітаю.

«Вайна паміж Кітаем і Японіяй, — заявіў пасланца, — знаходзіцца яшчэ ў пачатковай стадыі. Кітай лічыць, што вайна будзе працягвацца. Мы будзем весці вайну да таго часу, пакуль Японія не вывадзіць нашай тэрыторыі. Без аднаўленьня свабоды і суверэнітэту Кітаю, нематэрыяльнага».

НЬЮ-ЁРК, 28 сьнежня. (БЕЛТА). Па паведамленьні агенства Асошійэйтэд Прэс, на акупаваных японцамі тэрыторыях Кітаю японскія войскі ажыццяўляюць пераправы замежных грамадзян. Апошнія будуць адкаваць перад японскімі ваяскавальнымі судамі за выступленьне супраць акупантаў.

Амерыканскія карэспандэнты перадаюць паведамленьне паўзагалюкам «Японія паражэ амерыканскімі грамадзянамі карай смерці».

Японцы парушаюць правы замежных грамадзян

ЛОНДАН, 28 сьнежня. (БЕЛТА). Карэспандант агенства Ройтэр паведамляе, што 26 сьнежня японскія салдаты зрабілі напад на школу англіскай мовы ў Вэйшань, Яньцзі ўварваліся ў дом заагулка школы, узялі ў гэты год і захапілі імя прыватнай перапіскі. Затым японцы ахвараліся ў першую школу, дзе таксама захапілі перапіску. Нася гэтага японцы арыштавалі заагулка школы і аднаго з іх без праўдзінна аму якіх-небудзь абвінавачаньняў.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (арагонскі) ФРОНТ
27 сьнежня супрацьстаяньне вояенных груп міжрэспубліканскай арміі і рэакцыйнай грамадзянскай гвардыі Таруаля, значна аслабла. Рэспубліканскія войскі абстралялі семінарыяў заагулкаўшыхся груп міжрэспубліканскай арміі. За апошні дзень частка абложаных неаднаразава прабывала вышэй у будынку і значна рэспубліканскімі войскамі. Заагулкаўшы семінарыяў міжрэспубліканскай арміі, якія робяць гэтыя спробы.

У Таруаля прымалі прапастыўшы рэспубліканскага ўрада і палітычных партыяў, у тым ліку міністр земляробства Урыбе і Далазарэ Юбары. Апошнія наведлі палонных, узятых у Таруаля і звярнуліся да іх з прапановай. Палонныя вярнулі іх крыкамі «смерць» ў гонар іспанскай рэспублікі.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ
У ноч на 27 сьнежня артылерыя міжрэспубліканскай арміі бамбардыравала Мадрыд. Рэспубліканскія батарэі адказным агнём прыкусілі міжрэспубліканскай заагулкаўшыхся артылерыі.

На астатніх франтах — без зьмян.

Французскі параход «Юланта» быў спынен узма крайсьорамі міжрэспубліканскай арміі і пераправіў іх на борт. Аднак, «Юланта», перш чым зьехаць, па загаду міжрэспубліканскай арміі, выкінула дапамогу, па прыбыцці французскага кантраляючага «Вакселен» камандаваньне міжрэспубліканскай арміі заявіла, што на пароходзе ёсьць тры зброі. Па патрабаванню камандыра кантраляючага параход быў вызвалены і прыбыў у порт Вандэ.

РОСТ АНТИФАШЫСЦКІХ НАСТРОЯЎ У ГЕРМАНСКОЙ АРМІІ

ПРАГА, 28 сьнежня. (БЕЛТА). Як паведамляе газета «Далы пошны», германскае ваяеннае камандаваньне вельмі занепакоена ростам дэзертырства ў арміі.

Гэтымі днямі ў Саарбургу (Саарская вобласць) адбыўся суд над 9 дэзертырамі. Адначасова адбыўся рад працэсу ваяенна-служачых, абвінавачаных у «сабатажы», пэсаванні і знішчэнні ваяеннай маёмасці. Як адзначае газета, у германскай арміі растуць антыфашысцкія настроі. Адсюль — дэзертырства, асабліва сярод германскіх салдат, якія знаходзяцца ў арміі генерала Франка. Дэзертыры пераходзяць на бок іспанскай рэспубліканскай арміі і на тэрыторыі Францыі.

Затым газета паведамляе, што ў Дортмундзе (Рурская вобласць) суд вынес суровы прысуд аднаму афіцэру, які абвінавачваўся ў агітацыі сярод салдат супраць гітлераўскага рэжыму і ў «важкіх» павярнуць зброю ў будучай вайне супраць фашызма.

ПАРАХОД «ШОРС» ВЫЗВАЛЕН МЯЦЕЖНІКАМІ

ОДЭСА, 27 сьнежня. (БЕЛТА). Карэспандант ТАСС звярнуўся на ўраўненне Чорнаморскага пароходства з запытаннем аб тым, дзе знаходзіцца варах пароход «Шорс», аб затрыманні якога іспанскімі мяцежнікамі было паведамлена ў савецкім друку.

Ва ўраўненні пароходства заявілі наступнае:

Грузавы пароход «Шорс» быў затрыман

23 сьнежня і адвезены ў Сеуту (Іспанскае Марока). Там ён прыбыў каля імя газіна. Пасля правяркі дакументаў і грузаў «Шорс» быў вызвалены. У свой канечны пункт назначэньня — порт Оран (Алжыр) — пароход прыбыў 24 сьнежня ў 10 гадзін раніцы. «Шорс» даставіў суды 5.525 тон вугалю. 27 сьнежня, пасля сканчэньня заагулкаўшыхся судна маркуе значна ў аваротны раіс у Чорнае мора.

СЕННЯ 2 ТЭАТРАХ І КІНО:

Беларускі Дзяржаўны драматычны тэатр — абед. М 11 — ВУЧНАЯ СТАРКА. «Чырвоная зорка» — КАЗІМІРА. «Правары» — ЗЭНІН У КВАСТРЫ. «Лічбавыя гукавыя кіно» — КАРЭ. «Інтэрнацыянал» — АБЕНКАР-ЛІЧБОВА. «Сястра» — ПЭТЭ ПЕРШЫ.

Гукавы кінозатэр «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА»

ДА ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ ДЗІЦЯЧЫЯ ДЗЕННЫЯ СЕАНСЫ

ТОЛЬКІ ТРЫ ДНІ — 30 І 31 сьнежня І 1 студзеня

МАСТАЦІЯ ГУКАВЫЯ МУЛЬТЫПЛІКАЦЫЙНЫЯ ФІЛЬМЫ

САЛОДНІ ПІРОГ	ШУМНАЕ ПЛАНВАНЕ	ДЗЕД МАРОЗ І ШЭРЫ ВОУК
Рэжыс. Бабічанка Кампаз. Ансёнаў	Сцэнар. Н. Адуеў Муз. А. Цэфсан	Рэжыс. О. Хадатаева
СТРАКАЗА І МУРАВЕЙ	ЗАЯЦ І КРАВЕЦ	У АФОРЫЦЫ ГОРАЧА

Пачатак сеансаў у 12 гадзін і 9 гадзін дні. Каса адкрывае ў 10 г. раніцы. Цэны месцаў для школьнікаў і дзяцей па 50 кал.

БЕЛАРУСКАЯ БАЗА «СОЮЗПТБАКАЛЕЯ» прыступіла да ЗАКЛЮЧЭННЯ ДАГАВАРОУ на 1938 г. на ПАКУПКУ:

КРУХМАЛЬНЫХ ТАВАРАЎ, СПІРАЛЬГА ПАРАШКУ, ПІСОЛАК, МАКАРОННЫХ ВЯРВАЎ, ФРУКТОВА-ГІДЛІНЫХ ВІН, СУХАФРУКТАЎ, СУХАНАДІ І МАРЫНАДАЎ, СУХІХ І МАРЫНОВАННЫХ ГРЫБОВ, ЖУРАВІН, ВУСНІКІ, МАЧОННЫХ ЯБЛЫ, СЫРУ І ІНШ. ТАВАРАЎ ДРОБНАЯ ВАКАЛЕЯ.

Адначасова ЗАКЛЮЧАЮЦА ДАГАВАРЫ з Т О Р Г А М І на ПРОДАЖ ТАВАРАЎ наменклатуры «СОЮЗПТБАКАЛЕЯ»:

КРУХМАЛЬНЫЯ, КОФЕ, ПЛЕНІЧНЫЯ, СМАКАВЫЯ, СУХІЯ І СЕЛЬ РОЗНЫЯ, МЯСНЫ БУДЫН І КУБІНАС, СУП-ПОР, КРЭМ, СВЕТЛЫ ГАСПАДАРСКІ, СІРЭБРА, КАНДЫДЭРСКІЯ ВЯРВА І ТЫМ ЛІКУ, ВЫПЕЧНЫЯ ГАТУНКІ МАСЛОСЫХ І ДЭНІРАЦЫЯКІ ФАБРЫК, ФРУКТОВА-ГІДЛІНЫХ ВІН, СУХАФРУКТАЎ, АРЖІ АЧЫШЧЭНЫЯ І ІМПАРТНЫЯ, МАРЫНАДЫ, СІКІЦЫ ІМПАРТНЫЯ І АЧЫШЧЭНЫЯ.

АДРАС ДЛЯ ПЕРАГАВОРАЎ І ПРАПАНОВАЎ: г. Менск, Німіга, 4, тэл. 20-533.

МЕНСКАЯ БЕЛПРАМГАНДЛЯ ШКОЛЫ, КЛУБЫ, ДЗІЦЯЧЫЯ САДЫ, ФАБЗАНУМЫ, КАЛГАРЫ, ПОНЕРНІЯ АРГАНІЗАЦЫІ І БАЦЫНІ!

Забяспечце вашым дзецям НОВАГОДНЮЮ ЁЛКУ

У МАГАЗІНАХ МЕНСКАЯ КАНТОРЫ БЕЛПРАМГАНДЛЯ

АТРЫМАНЫ ў вялікім выбары ЕЛАЧНЫЯ УПРЫГОЖАННІ наборымі і паштучна.

У СКЛАД НАБОРУ УВАХОДЗЯЦЬ:

ДЗЕД МАРОЗ, ХЛАПУШКІ, ВІРУШКІ ДЛЯ ЁЛКА, ФРУКТЫ, СІЯЖКІ І ІНШ.	ЗАЛАТЫЯ АРЖІ, ШЫПШЫКІ, ЗАЛАТЫЯ І СРЭБРАНЫЯ ЗВЕРЫ І РЫБКІ, СВЕТЛЫ І ІНШ. УПРЫГОЖАННІ.
---	--

Апрача таго, У ДЗІЦЯЧЫМ УНІВЕРСАГУ ЕСЬ ПРАДАЖЫ ПАДАРУНКІ ДЗЕЦЯМ НА ЁЛКУ:

ДЛЯ ШКОЛЬНАГА ВУСНОУ:

Фотавары, капы, шапкі, шапкі, бля-арды, фарбы і інш.

ДЛЯ ДАШКОЛЬНАГА ВУСНОУ:

Лялькі, мядзі, пасуда, плашчаныя іграшкі, сабелі, копы, заагулкаўшы аўтамабілі і інш.

АДРАСЫ МАГАЗІНАЎ:

Дзіцячы ўніверсальны № 1 — Ленінская, 1/9	Марына № 6 — Комунальная, 51/2
Марына № 3 — Ленінская, 9/2	№ 16 — Віцебскі рынак
№ 44 — Ленінская, 22	№ 3 — Пор. Догра-бродскі (дом ВІМКО)
№ 22 — Советская, 81	Дарож № 16 — Чырвоны рынак
№ 23 — Советская, 63	
№ 22 — Маскоўская, 6	

Прываюцца заказы з ДАСТАЎКАЙ на дом вышплатна.

АРГАНІЗАЦЫЯ радзёную сустрачу новага года ішчэ сьпілным дзецям савецкай краіны.

МЕНСКАЯ КАНТОРА БЕЛПРАМГАНДЛЯ.

МЕНСКІ ЛІКЕРАВОДАЧНЫ ЗАВОД

ПРОСІЦЬ ПАКУПІНІКОЎ ЗДАВАЦЬ УСЮ МАЛОЧУЮС ПАСУДУ

МАНАГОЛІНКА І СІГНУРНУ 8-НАД ВОЛКІ, НАСТОЕК, НАЛІВАК, ЛІКЕРАЎ І ВІНЕТКАМІ І БЕЗ ІХ, НЕМАКАЛАЎНЮЮ 8 НАД ШЫВА, ПАРШАНА 7-8 ЛІТРА.

ПАСУДА скупаецца за наяўны разлік і ў абмен на тавары ў неабмежаванай колькасці ў МАГАЗІНАХ І ЛАРАКАМ ФАХ ГАЛДЛІННЫХ АРТАНАВІІ

П А Ц Е Н Е:

1 літр	0,75
0,5 літра	0,40
0,25 літра	0,20
0,10 літра	0,15

Пробнае ўсё размеру 5 г.

АДРАС: МЕНСК, ЛІКЕРАВОДАЧНЫ ЗАВОД, БУЛ. ВАРШАВСКАЯ, 15-а

Здавайце пасуду!

ПЕРШЫЯ ВЫНІКІ ВУЧОБЫ СТАХАНАЎЦА

Да паступленьня ў Інстытут павышэня кваліфікацыі гаспадарнікаў я быў малатольным. Зараз ужо каваю курс вучобы. Магу з задаволенасцю сказаць, што Інстытут даў мне вельмі многа. Я пачаў свой уроронь велькі па рукавай мове, матэматыцы, хіміі, фізіцы. Асабліва многа даў мне курс «Арганізацыя вытворчасці і тахпрамфіліяна».

Вывучаючы пытаньне аб правільнай арганізацыі рабочага месца і павышэня аэфіцыентна выкарыстання механізмаў, у мяне з'явілася думка ўжыць гэта на практыцы. Прышчэны ў пях я змяніў метады сваёй работы і дабіўся павелічэньня сваёй прадукцыйнасці па дзелнай машыне з 140 да 220 проц. Разасага павелічэньня выпрацоўкі я дабіўся шляхам даважэньня парыхтоўчага часу да мінімуму, ліквідаваў непатрэбныя рухі і прыёмы.

Тамсама праслухаў курс планавання працы і вытворчасці, пытаньне сабесонту. На даспытваньне не мяу і не хачу спыняцца. Мне здаецца, што Інстытут у дадзеным павінен трымаць над імям шэфства і дапамагаць у далейшай вучобе.

ХАРЛІП, стаханавец менскай абуткавай фабрыкі імя Тальмана.

НОВАГОДНІЯ КІРМАШЫ

У гарадах Менску, Віцебску, Гомелі і Барысаве адкрылі новагоднія міжрэспубліканскія кірмашы. У Менску гандаль ідзе на 6 рынках. У першы дзень жаласці, жаласці і аднаасобнікі прыехалі на рынак 3.353 кілограмы свініны, 2.000 кілограм мяса, 2.620 літраў малака і рад іншых сельскагаспадарчых прадуктаў, а таксама бульбы і гародніны. Многа ёлака. У гэты дзень агульны абарот кірмаша склаў 235.000 рублёў. Галандыя арганізацыя Менска завозіць на кірмаш для сустрачнага галандо прамысловых і прадуктовых тавараў на 2 мільёны рублёў.

БАБРУЙСК. У Бабруйску адкрыўся новагодні кірмаш. Галандыя арганізацыя і прамарцелі горада завезлі на кірмаш на 700 тыс. рублёў прамысловых тавараў. Балжаснікі 5 рабнаў на 4.000 павлодак прыехалі на кірмаш вялікую колькасць сельскагаспадарчых прадуктаў. Асабліва многа завезена жывых і бітых свіней і птушак. Цэны на прадукты за адзін дзень знізіліся на 15—20 проц. Кілограм свінога мяса каштуе 6 руб., сала—14—16 руб., птушка — 4—5 руб. кілограм.

За вырчку ад праданых прадуктаў калгаснікі купляюць паліто, шоўкавае аздэссе, абуток і розныя культурныя тавары. На кірмашы праяна вялікая колькасць новагодніх ёлака.

ДЗЕЦІ ЧЫГУНАЧНІКАЎ ЕДУЦЬ У МАСКВУ

Тры годзі існуе літаратурны гурток ІV гомельскай чыгуначнай школы, якім кіруюць выкладчыца рускай мовы Валенціна Міхайлаўна Забусава. Гуртком ахоплены каля 100 вучняў старэйшых класаў. У гэтым навучальным годзе гуртком парыхтавалі і правядзеныя хвалямі на тэмы творчасці Гёте, Дастаеўскага, Дзюла Лангана і Нікалая Остроўскага. Даглым выкладчыца бурную палеміку ў рабіт, заадула дзесяткі рознастайных пытаньняў ад творчасці пісьменнікаў. Зараз рытууюцца даклады аб творчасці Герца, Фурма-

А. Талстога і інш. У мінулым месяцы літгурткаўцамі праведзены вечар, прысьвечаны І. Талстому. Асабліва жыва разбяралася на вечары апісанне барадзінскай бітвы ў рамане «Вайна і мір». Гуртком выкладае рукапісны журнал «Наша творчасць».

У часе зімовых канікул лепшыя вучні-выдатнікі, члены літаратурнага гуртка, дзеці чыгуначнікаў, ідуць у чырвоную сталіцу — Маскву.

А. ЛАЗОУСКІ, вучань 9-га класа, 4-й школы, Гомель.

У ДЗЯРЖАЎНЫМ ВЫДАВЕЦТВЕ БССР

Да ваяхоўчай 20-й гадавіны Радзю-Сялянскай Чырвонай Арміі Дзяржаўнае выдавецтва БССР выдалі і вынілі з друку наступныя кнігі: К. Е. Варахмілаў — «Сталін і Чырвоная Армія» і апавяданне В. Самуіленка «Дачка ескадрона» на беларускай мове. На рускай мове выдан зборнік апавяданьняў «Граніца».

Вышаў з друку зборнік песень, вершаў, аповяданьняў і гульніў пах назавя «Новагодняя ёлка» на беларускай і рускай мовах. Цэна зборніка — 2 рублі.

Дзяржаўнае выдавецтва БССР выдала календар 1938 года на беларускай мове. Календар друкаваўся ў Маскве ў першай узорнай друкарні на адзінай ў СССР календарнай машыне. Тыраж календара — 200.000 экз.

ПАШЫРЭННЕ ПЕРШАЙ СОВЕЦКАЙ БОЛЬНИЦЫ

Гэтымі днямі ў першай савецкай больніцы ў Менску, пасля пацямнення і рэканструкцыі, уступіла ў эксплуатацыю корпус тэрапеўтычнай клінікі на 130 ложкаў. У клініцы — рад лабараторый, а таксама фізіятэрапеўтычны і рентгенаўскі кабінеты. Для пацямнення аслугоўвання хворых абсталявана светалава і гукавая сігналізацыя.

Перша савецкая больніца (у мінулым яўрэйская багадэзьяна з адным платным урачом) за годзі савецкай улады ператварылася ў буйную сталічную лячэбную ўстановау. У выніку 5 розных клінік, абсталяваных найвейшай медыцынскай апаратурай, ў ёй прымуць 60 урачоў, у тым ліку 5 прафэсараў, 6 дактараў і 18 асістэнтаў. Пры больніцы абсталявана новая поліклініка з 9-цю кабінэтамі.

На будаўніцтва і даабсталяванне больніцы ў гэтым годзе выдаткавана 1.200 тысяч рублёў.

ДЗЯРЖАЎНАЯ ДАПАМОГА МНОГАДЗЕТНЫМ

3 часу выдання дэкрэта ў БССР пабудавана 38 раздільных дамоў, 37 дзіцячых і 6 малочных вухань. Да 1 студзеня 1938 года аздаюцца ў эксплуатацыю 8 новых раздільных дамоў, 15 дзіцячых і 3 малочных кухні.

Намеснік аднамага редактара І. М. ФОНЕГІМ.